

№ 20

(375)

# СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ПРАЦА

Арган Васілевіцкага Райкома КП(б)Б

Нядзеля

10

кастрычніка

1943 года.

Наша Чырвоная Армія вядзе наступальныя баі па ўсяму фронту і гоніць гітлераўскія орды на захад

## НА БОЙ, БЕЛАРУСЫ, З НЯМЕЦКІМІ КАТАМІ!

Совецкае Інформбюро паведаміла радасную вестку: 7 кастрычніка нашы войскі, пасля падцягвання тылоў, зноў разгарнулі наступальныя баі супроць нямецка-фашысцкіх войскаў па ўсяму фронту ад Віцебска да Таманьскага паўвострава.

Зноў Сталінскія воіны цвёрдым поступам ідуць наперад, каб хутчэй вызваліць ад фашысцкага гнёту родных братоў і сёстраў. Настаў шчаслівы час поўнага вызвалення нашага беларускага народа ад гітлераўскай нечысці. Нашы слаўныя воіны ўжо вызвалілі значную частку роднай Беларусі і знаходзяцца на подступах да Гомеля, ідуць на Оршу і Віцебск, Магілёў і Палесся.

О, край беларускі,  
О, край мой прыгожы.

Цябе твае выбавяць хутка  
сыны!  
(Янка Купала)

Чырвоная Армія, натхнёная гістарычнымі загадамі Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршала Совецкага Саюза таварыша Сталіна, верне беларускаму народу свабоду і шчасце, адрадыцца поўнакроўнае, радаснае жыццё.

Зірнуць зноў нашы ў высь  
палацы,  
Святочна прыбярэцца людзі,

## Пусцілі пад адкос воінскі эшалон

Партызаны атрада, якім камандуе Сямён С., рыхтуюць дастойную сустрэчу доблеснай Чырвонай Арміі. Кожны дзень усе ўзрастаючымі ўдарамі па тылах ворага партызаны дапамагаюць Чырвонай Арміі хутчэй вызваліць родную Беларусь ад нямецка-фашысцкай погані.

Днямі падрыўная група пад камандаваннем Пятра Д. пусці-

Як красаваўся, красаваўца  
Чырвоны сцяг над намі будзе.

(Янка Купала)

Пад ударамі Чырвонай Арміі вораг адкатваецца на захад і на сваім шляху руйнуе і паліць чашы гарады і вёскі, грабіць і знішчае наша дабро, уганяе ў нямецкую няволю і знішчае нашых людзей. Працоўныя раёна! Партызаны і партызанкі! Не даць немцам рабіць іх крывавае справы — наш сцяг абавязак. Усе на бой з немцамі! Не даць ім уйсці жывымі з нашай зямлі.

Успомніце, якія злачынствы ўчынілі немцы нашаму народу, сколькі спалілі нашых цудоўных вёсак, сколькі закатавалі, расстрэленыя! За ўсё гэта — смерць кожнаму немцу на нашай зямлі. Яшчэ мацней руйнуйце шляхі зносін, пускайце пад адкос і абстрэльвайце воінскія эшалоны, усімі сіламі дапамагайце наступаючай Чырвонай Арміі.

Не пашкадуем ні сваіх сіл, ні жыцця для вызвалення роднай Беларусі ад нямецкай заразы.

Шырэй усенародкую партызанскую вайну!

На бой, беларусы, з нямецкімі катамі!

Смерць нямецкім акупантам!

ла пад адкос варожы воінскі эшалон. У выніку крушэння разбіт паравоз і 16 вагонаў з жывой сілай і тэхнікай.

Пад абломкамі разбітых вагонаў знайшлі сабе смерць больш 100 фрыдаў, 25 цяжка ранены. На некаторы час быў спынен рух па чыгуны.

## Ад Совецкага Інформбюро

(3 аператыўных зводак за 7 і 8 кастрычніка).

Пасля паўзы, неабходнай для падцягвання тылоў, нашы войскі зноў разгарнулі наступальныя баі па ўсяму фронту ад Віцебска да Таманьскага паўвострава.

Войскі Паўночна-Каўказскага фронту паспяхова ліквідавалі плацдарм праціўніка на Таманьскім паўвостраве і 7 кастрычніка занялі горад і порт ТАМАНЬ і многа другіх насялёных пунктаў. 8 кастрычніка нашы войскі працягвалі ачышчаць паўночную частку Таманьскага паўвострава і знішчаць астаткі войскаў праціўніка.

У раёне сярэдняга цячэння Дняпра нашы войскі паспяхова фарсіравалі Днестр і захапілі плацдарм у трох мястах — паўночнай Кіева, на поўдзень ад Пераяслаўля і паўднёва-усходняй Крэменчуга.

Войскі Калінінскага фронту прарвалі моцна ўмацаваную абарону праціўніка працяглаю 25 км. і, пасля 2-х дзённых жорсткіх баёў, авалодалі горадам і чыгуначным вузлом НЕВЕЛЬ, а таксама занялі звыш 160 другіх насялёных пунктаў.

Паўночнай горада Кірышы нашы войскі прарвалі абарону праціўніка, прасунуліся наперад на 15 км. і з боем авалодалі горадам і чыгуначным вузлом КІРЫШЫ, а таксама занялі чыгуначныя станцыі Пасаднікава, Іоса і многа другіх насялёных пунктаў.

На Віцебскім напрамку нашы войскі 8 кастрычніка занялі наступальныя баі, прасунуліся наперад ад 6 да 12 км., занялі больш 150 насялёных пунктаў.

На працягу 6 і 7 кастрычніка на ўсіх франтах паліты і знішчана 82 нямецкіх танкі, збіта 131 самалёт праціўніка.

## ЭНТУЗІЯЗМ СЯЛЯН

Доблесныя савецкія войскі з кожным днём набліжаюць радасны дзень вызвалення нашага беларускага народа ад гітлераўскіх катаў. Ужо тысячы людзей нашай роднай Беларусі вызвалены з фашысцкіх кіпцюроў.

Весткі аб вызваленні беларускай зямлі ад фашысцкіх захопнікаў выклікалі небывалы энтузіязм сярод сялян нашага раёна. Сяляне вёскі К. у адказ на бліскучыя перамогі, атрыманыя нашымі войскамі, накіроўваюць у падарунак чырво-

ным партызанам хлеб і іншыя прадукты. У Н-скі партызанскі атрад дастаўлена 8 тон зярна.

Жоны беларускіх воінаў Настася С. і Домна З. заявілі: „Мы будзем дапамагаць партызанам, каб хутчэй убачыць сваю вызваліцельніцу — Чырвоную Армію. Яна хутка прыдзе да нас“.

Закончышы сяўбу азімых, усе сяляне гэтаі вёскі прыступілі да масавай малацёбы, каб найхутчэй змалаціць і надзейна захаваць хлеб.

Партызан ПЯТРО Я.

## Чырвоная Армія хутка прыдзе да нас

З газет і зводак Савецкага Інформбюро мы кожны дзень даведваемся аб бліскучых поспехах Чырвонай Арміі. Нашы доблесныя войскі ачышчаюць ад гітлераўскіх мязготнікаў родную Беларусь. Набліжаецца час вызвалення нашага Палесся.

Каб дастойна сустрэць нашу вызваліцельніцу — Чырвоную Армію ўсе сяляне вёскі Г. ак-

тыўна дапамагаюць сваім абаронцам — партызанам, чым толькі могуць. Сяляне ў падарунак партызанам здаюць лепшае збожжа.

Мы ўпэўнены, што хутка настане радасны дзень нашага вызвалення ад нямецкіх галазарэзаў.

Сяляне:

ПАВЕЛ Ц., ВАСІЛЬ К.,  
ПЯТРО Т., ГАННА Т.

## ВЫВЕЛІ СА СТРОЮ ДВА ПАРАВОЗЫ

Партызаны атрада імені Панамарэнка ў адказ на магутнае наступленне Чырвонай Арміі актывізуюць сваю баявую дзейнасць.

За апошнія два дні партыза-

ны роты Івана Б. абстралялі два вайсковыя эшалоны, з ПТР вывелі са строю два паравозы. У гэтых аперацыях адлічыліся бронебойшчыкі Міхаіл Ц., Нікалай Б. і Пятро В.

## А Д П Л А Т А

Дарога змяў агібае зялёнае ісл: і губіцца недзе ў густым кустарніку ўзлесься. Рана. Кусцістая маладая руць адлівае серабрысты блеск расы. Над лагчынамі лёгкая дымка сцелецца малачай туман. За жоўта-чырвонага лесу залацістым павуціннем ахутваюць асеннюю вямлю праменні ранішняга сонца.

Дзімітрый В. і Ціхон Т. ішлі моўчыкі па шэрай торнай дарозе. Яны янчэ ўчора ўдзелі з нямецка-паліцэйскага гарнізона В. і рашылі пайсці ў Н-скі партызанскі атрад. Дзімітрый і Ціхон ужо надыходзілі да ўзлесься, як раптам рэзкі, злосны вокрук:

— Стой! Рукі ўгору! — астаніў іх.

На дарогу з зарасніку выйшлі некалькі ўзброеных. Адзін з іх быў афіцэр. „Працаі мы,

гэта-ж паліцыя і немцы“ — падумалі затрыманых. Раз'юшаны афіцэр накінуўся на Ціхона, ударыў яго па твару, а потым загадаў вёсці іх у нямецка-паліцэйскі гарнізон.

Па дарозе Дзімітрый пазнаў канваір. Гэта быў яры нямецкі служак, душагуб Газ. „Не завесці табе нас“ — рашыў Дзімітрый і кінуў таварышу.

Падыходзілі да мястэчка. Канваір, узяўшы вінтоўку на рамень, пачаў закураць. Настаў момант. Дзімітрый з усяго размаху ўдарыў па соплях нямецкага халуга. На дапамогу паласпеў Ціхон і ўдзух яны звалілі немца на зямлю, збілі яго, а потым прыстрэлілі з рэвальвера, адабранага ад яго.

Узяўшы вінтоўку і рэвальвер, Дзімітрый і Ціхон прыйшлі ў Н-скі партызанскі атрад.

СЯРГЕЙ Ш.

## Фашысцкае „лячэнне“

## ХВОРЫХ

Савецкая ўлада ўдзяляла вялікую ўвагу здароўю працоўных. У нашым раёне была добраабсталяваная больніца, у кожным сельсавеце працавалі медыцынскія пункты. Кожны год аштакі, медпункты атрымывалі на тысячы рублёў розных медыкаментаў. Лячэнне хворых было бесплатнае.

З першых-жа дзён свайго прыходу на нашу зямлю гітлераўцы разграбілі ўсе цэінасці амбулаторыі і райбольніцы. Усе койкі, вагны, люстры і другое абарудаванне немцы і іх паслугачы забралі сабе. Лячэнне ў больніцы фашысты ўстанавілі платнае. За суткі хворы ўплачвае 10 рублёў. Харчаванне для ўсіх хворых даецца з грамадскай сталовай, зусім непрыгоднае для харчавання хворых. Медыкаментная дапамога зусім адсутнічае.

Для таго, каб адратаваць рэбёнка пры лёгкай форме хзаробы дзіфцерыі бацькі павінны былі плаціць 100 рублёў за сыраватку: у сярэдніх і цяжкіх выпадках дзіфцерыі трэба ўплаціць ад 500 да 1200 рублёў. Многа памерла хворых з-за адсутнічання лякарства.

Так фашысты „кляпоццяць“ аб здароўі рускіх людзей.

Урач ВІКТАР К.

Апошнія прадсмертныя  
ізмаганні гітлераўцаў

На-днях група разбойнікаў з вялікай дарогі ўварвалася ў вёскі З. і Л. Сяляне пакінулі вёскі і скрыліся ў лясах. Гітлераўцы адкрылі агонь з мінамётаў і кулямётаў па вёсках. Уварваўшыся ў вёску Л., яны знішчалі сялянскае лабрэ, білі вокны, пасуду, разбівалі печы.

Вяртаючыся назад з свайго набегу гітлераўскія супастаты наскочылі на партызанскія міны. Тры крывавадных фрыцы не вярнуліся ў сваё лагана. Не вернуцца ў Германію і астатнія фрыцы. Яны знойдуць сабе магільні ў нашых лясах і балотах.

С. П.

РЭДКАЛЕГІЯ: